

М.А.Яцэвіч,
дацэнт Беларускага універсітета культуры

**СТАНДАРТЫЗАЦЫЯ ПАТРАБАВАННЯЎ
І ЗМЕСТУ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ
КАДРАЎ ПА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫИ
“АЎТАМАТЫЗАВАНЫЯ БІБЛІЯТЭЧНА-
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ”**

На сучасным этапе стандартызациі разглядаецца ў якасці неабходнай умовы уніфікацыі патрабаванняў да ведаў, уменняў і навыкаў, што дазваляе ў выніку ажыццяўляць сертыфікацыю якасці падрыхтоўкі будучага спецыяліста як па спецыяльнасці ў цэлым, так і па асобнай спецыялізацыі і нават вучэбнай дысцыпліне. Яна ажыццяўляецца ў поўнай адпаведнасці з наступнымі асноўнымі нарматыўна-прававымі актамі Рэспублікі Беларусь: Законам аб адукацыі, стандартам “Сістэма ацэнкі адпаведнасці ў галіне адукацыі” і агульнай мадэллю адукацыйнага стандарта. У адпаведнасці з гэтымі нарматыўнымі актамі быў распрацаваны “Дзяржаўны стандарт вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці Г.12.01.00 “бібліятэказнаўства і бібліяграфія”.

Наступнай стадыяй стандартызациі з'яўляецца распрацоўка падстантартаў (стантартаў прадпрыемства) па спецыялізацыях, якія цалкам گрунтуюцца на стандартах па спецыяльнасці.

Распрацаваны падстантарт па спецыялізацыі Г.12.01.07 “аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы (АБІС)” вызначае прызначэнне, структуру і змест яе, а таксама патрабаванні да ўзоруно падрыхтоўкі спецыяліста і мінімуму зместу адукацыйнай праграмы. Агульныя патрабаванні, а таксама патрабаванні да ведаў і уменняў вызначаюцца ў раздзеле 7 Дзяржаўнага стандарта вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці Г.12.01.00 “бібліятэказнаўства і бібліяграфія”.

У падстандарце вызначана, што спецыяліст па спецыялізацыі “АБІС” прызначаецца для арганізацыйна-тэхналагічнай дзейнасці па праектаванні, стварэнні, эксплуатацыі і падтрымцы аўтаматызаваных бібліятэчных сістэм.

Аб'ектам яго прафесійной дзейнасці з'яўляюцца бібліятэкі розных тыпаў і відаў, у якіх ужо існуюць або толькі ўкараняюцца аўтаматызаваныя сістэмы.

Патрабаванні да ведаў, уменняў і навыкаў спецыяліста і адпаведны пералік дысцыплін спецыялізацыі выпрацаваны з улікам:

- вопыту ўкаранення сучасных інфармацыйных тэхналогій ў бібліятэках эканамічна развітых дзяржаў свету;
- развіцця глабальных камп'ютэрных сетак;
- стану і проблем інфарматызацыі ў бібліятэках Беларусі;
- прапаноў вядомых беларускіх спецыялістаў-практыкаў у галіне аўтаматызацыі бібліятэк;
- стану матэрыяльна-тэхнічнай базы Беларускага універсітэта культуры і магчымасцей правядзення заняткаў па асобных дысцыплінах у бібліятэках.

У выніку было ўказаны, што спецыяліст па спецыялізацыі “АБІС” павінен

ведаць:

- сучасныя дасягненні ў галінах вылічальнай тэхнікі і праграміравання;
- асноўныя падыходы да фармалізацыі і алгарытмізацыі апрацоўкі інфармацыі з выкарыстаннем матэматычных і статыстычных метадаў аналізу;
- тэорию АБІС і сетак, іх арганізацыйную і функцыянальную структуры, этапы праектавання;
- сродкі забеспячэння АБІС (інфармацыйныя, праграмныя, лінгвістычныя, тэхнічныя);
- асаблівасці функцыяніравання лакальных, размеркованых і глобальных камп'ютэрных сетак;
- рынак АБІС і сетак;

— асноўныя нарматыўна-тэхналагічныя і навукова-метадычныя дакументы па праектаванні, стварэнні і эксплуатацыі АБІС;

умець:

— сістэмна прадстаўляць бібліятэкі розных тыпаў і відаў як аб'екты аўтаматызацыі і распрацоўваць для гэтага пэўныя алгарытмы яе ажыццяўлення;

— паставіць задачы і распрацоўваць тэхнічныя заданні (ТЗ) пры праектаванні і ўкараненні АБІС;

— карыстацца рознымі сістэмамі кіравання базамі даных (СКБД);

— выбіраць на інфармацыйным рынку і выкарыстоўваць сродкі тэхнічнага, праграмнага (стандартнага і прыкладнога), а таксама інфармацыйнага і лінгвістычнага забеспечэння для патрэб канкрэтнай бібліятэкі;

— выкарыстоўваць розныя камунікатыўныя фарматы запісу інфармацыі і абмену даных (USMARC, UNIMARC, BELMARC) у аўтаматызаваных сістэмах і сетках;

— ствараць структуры дакументальных і фактаграфічных баз даных і адпаведнае лінгвістычнае забеспечэнне;

— працаўваць у рэжыме камп'ютэрнай бібліятэчнай сеткі;

— эксплуатаваць і падтрымліваць дзеючую АБІС;

мець вопыт:

— перадпраектнага абледавання бібліятэкі і складання тэхнічнага задання на выбраны тып АБІС;

— складання пераліку функцый і тэхналагічных працэсаў для аўтаматызацыі і распрацоўкі арганізацыйнай і тэхналагічнай структур АБІС;

— распрацоўкі схем (структур), уваходных і выхадных фарматоў дакumentальных і фактаграфічных баз даных;

— уводу (загрузкі) дакументаў у электронны каталог, іншыя базы даных;

— працы на аўтаматызаваных рабочых месцах (АРМ);

— эксплуатацыі камп'ютэрных бібліятэчных сетак;

— арганізацыі тэндэра пры выборы сродкаў праграмнага і тэхнічнага забеспечэння АБІС;

— ажыццяўлення ўліку і кантролю розных аб'ектаў аўтаматызацыі.

Патрабаванні да ведаў, уменняў і навыкаў спецыяліста вызначылы адпаведны пералік дысцыплін спецыялізацыі (гл.табліцу) з улікам таго, што на іх адведзена 400 вучэбных гадзін згодна з дзеючым вучэбным планам.

Структура вучэбнага плана

Назва дысцыпліны	Кольк. гадзін	У тым лі- ку аўдыт.
1. Фармалізацыя згортвання тэкставай інфармацыі	40	32
2. Метады статыстычнага аналізу ў бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці	34	28
3. Алгарытмізацыя і праграміраванне бібліятэчна-інфармацыйных задач	56	44
4. Рынак АБІС	40	32
5. Лінгвістычнае забеспечэнне АБІС	50	40
6. Праектаванне АБІС	86	68
7. Бібліятэчныя камп'ютэрныя сеткі	50	40
8. Практыкум па стварэнні Web-сайтаў	44	36
Усяго	400	320

У падстандарце прыведзены мінімум зместу адукацыйнай праграмы па дысцыплінах спецыялізацыі. Ахарактарызуем коратка змест кожнай з дысцыплін.

У курсе “Фармалізацыя згортвання тэкставай інфармацыі” вывучаюцца: неабходнасць і паняцце фармалізацыі згортвання тэкставай інфармацыі; тэкст як аб'ект фармалізацыі згортвання; асноўныя падыходы да аўтаматызацыі анатавання, рэферыравання, фрагментавання і індэксавання; фармалізаванае анатаванне, рэферыраванне і фрагментаванне з выкарыстаннем фармальна-тэкставых прымесей; методыкі алгарытмізаванага экстрагіравання.

Асноўныя задачы курса “Метады статыстычнага аналізу ў бібліятэчна-інфарматычнай дзейнасці” заключаюцца

ў авалоданні студэнтамі статыстычнымі метадамі: непарыўных і рангавых размеркаванняў, ацэнкі параметраў, даследавання статыстычнай структуры выбаркі з дапамогай рангавых размеркаванняў, пабудовы сістэмы дыскрэтных размеркаванняў і ацэнкай іх параметраў, разліку і прагназавання частотнага спектра ў інфарматыцы і бібліятэказнаўстве з выкарыстаннем вылічальнай тэхнікі.

Курс “Алгарытмізацыя і праграміраванне бібліятэчна-інфармацыйных задач” разглядае паняцце алгарытму, яго асноўныя віды, структуры і правілы запісу, праграмнае забеспечэнне для ПЭВМ і мовы праграміравання. У выніку яго вывучэння студэнты павінны авалодаць уменнямі і навыкамі распрацоўкі алгарытмаў і праграм вырашэння бібліятэчна-інфармацыйных задач: уводу інфармацыі ў базы даных, сарціроўкі і індэксіравання, карэктроўкі інфармацыі, вядзення бібліятэчнай статыстыкі, картатэкі чытачоў і інш.

У курсе “Рынак АБІС” разглядаюцца: асаблівасці праграмнага забеспечэння для аўтаматызацыі бібліятэк, яго віды і месца на інфармацыйным рынке; структура рынку АБІС, пастаўшчыкі, спажыўцы і пасрэднікі на ім; арганізацыйна-прававыя аспекты абароны правоў уласнасці на праграмнае забеспечэнне. Аналізуецца рынак АБІС і камп’ютэрных сетак у эканамічна развітых дзяржавах свету і дзяржавах СНД. Асаблівая ўвага надаецца станаўленню рынку АБІС у Рэспубліцы Беларусь. Ажыццяўляеца параўнальная характарыстыка найбольш распаўсюджаных на ім АБІС. Студэнты авалодваюць методыкай іх выбару на рынку для патрэб канкрэтнай бібліятэкі ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі, а таксама арганізацый тэндэра пры набыцці АБІС.

“Лінгвістычнае забеспечэнне АБІС” ставіць перад сабой наступныя мэты: вызначыць паняцце і даць класіфікацыю лінгвістычнага забеспечэння, вывучыць фактары, якія ўздзеянічаюць на яго склад; разгледзець праблемы ўзаемадзеяння і сумяшчальнасці інфармацыйна-пошукавых моў (ІПМ) розных тыпуў і відаў у лінгвістычным забеспечэнні,

праблемы лінгвістычнага забеспячэння АБІС у Рэспубліцы Беларусь. Студэнты вучачца распрацоўваць лінгвістычнае забеспячэнне ўваходнага і ўнутранага дакументальнага патокаў, яго склад і структуру, ажыццяўляць актуалізацыю ўнутраных баз даных, а таксама катэгарыяльны аналіз у ПМ.

Адным з найбольш важкіх у пераліку дысцыплін спецыялізацыі з'яўляецца курс “Праектаванне АБІС”, у якім хараクтарызуецца працэс праектавання або ўдасканалення аўтаматyzаванай сістэмы, вызначаюцца яе агульныя параметры, этапы праектавання і праектная дакументацыя кожнага этапу. Цэнтральная праблема, якая вывучаецца падчас праектавання, — гэта забеспячэнне інфармацыйнай сумяшчальнасці сістэм. Студэнты займаюцца складаннем тэхнічнага задання як важнейшага этапу праектавання АБІС, распрацоўваюць яе арганізацыйную і функцыянальна-тэхналагічную структуры, праектуюць сродкі праграмнага, інфармацыйнага, лінгвістычнага і тэхнічнага забеспячэння. Значная ўвага надаецца таксама праектаванню баз даных сістэмы: распрацоўцы схемы (структуры) БД, крытэрыяў выбару складу палёў і іх статусу, уваходных і выхадных фармататаў БД і інш. Робяцца ацэнка эфектыўнасці праектуемай АБІС і разлік выдаткаў на яе праектаванне.

Курс “Бібліятэчныя камп’ютэрныя сеткі” мае ў асноўным практычную накіраванасць. У ім студэнты, акрамя тэарэтычнага вывучэння тыпаў, відаў камп’ютэрных сетак, іх кампаноўкі, тапалогіі, сямейства пратаколаў TCP/IP, HTTP і броўзераў Internet, платоў сеткавага адаптара, асаблівасцей пабудовы бібліятэчных камп’ютэрных сетак, набываюць непасрэдныя тэхналагічныя навыкі работы ў лакальнай бібліятэчнай камп’ютэрнай сетцы, з электроннай поштай і Internet.

Новым курсам у падрыхтоўцы спецыялістаў па спецыялізацыі “Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы” з'яўляецца “Практыкум па стварэнні Web-сайтав”, падчас якога студэнты вывучаюць структуру і напаўненне

WWW-сервера бібліятэк, асноўныя праграмы стварэння Web-сторонак (Netscape Composer, MS Front Page, AOL Express, MS Word, MS Publisher), Internet-сайты вядучых бібліятэк свету і авалодваюць практичнымі навыкамі распрацоўкі дызайну (тэкставых і графічных элементаў, элементаў анімацыі, відэа, гуку, тытульнага ліста, галоўнага меню) і размяшчэння Web-сайта конкретнай бібліятэкі.

Выкладанне двух апошніх курсаў значна ўскладняеца адсутнасцю ў Беларускім універсітэце культуры асобнага канала выхаду ў Internet, а таксама адпаведнага камп'ютэрнага класа. Тому практичная частка дысцыплін вядзеца ў асноўным у буйнейшых бібліятэках Мінска.

Падстандарт па спецыялізацыі АБІС прайшоў экспертызу ў камітэце па інфармацыйных тэхналогіях Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі і цалкам быў ухвалены. Разам з tym у водгуках на яго звярталася ўвага на неабходнасць паглыбленага вывучэння ў адпаведных існуючых або новых дысцыплінах наступных пытанняў: работы аппаратнай часткі ПЭВМ, міжнародных фарматоў і стандартаў запісу і абмену інфармацыяй (UNIMARC, USMARC, BELMARC, Z39.50, ISO 2709) разам з проблемамі і тэхналогіямі канвертацыі, зводныя каталогі як тыповы прыклад камп'ютэрнай бібліятэчнай сеткі, Intranet і Extranet як сродкі доступу і ўзаемадзеяння.

Названыя прапановы будуть улічаны пры ўкараненні новага стандарту па спецыяльнасці “бібліятэказнаўства і бібліяграфія” і распрацоўцы новага вучэбнага плана, у якім аб’ём вучэбных дысцыплін па спецыялізацыі павялічыцца да 600—800 гадзін. Магчыма, будуть уведзены новыя дысцыпліны (“Архітэктура і канструкцыя ПЭВМ”, “Інфармацыйнае ўзаемадзеянне бібліятэк”, “Камунікатыўныя фарматы запісу і перадачы даных”, “Асновы праграміравання”) і ўдакладнены змест і аб’ём існуючых.